

Статья в «Настаўніцкай газеце» (вып. 18.03.2021г.) от

Статья в «Настаўніцкай газеце» от 18 марта 2021 года

НАСТАЎНІЦКАЯ ГАЗЕТА
18 сакавіка 2021 года

Адукацыйная прастора: Магілёўшчына

13

Лепшыя творцы, рацыяналізатары і вынаходнікі Магілёўшчыны з ліку навучэнцаў і работнікаў сістэмы прафесійнай адукацыі сабраліся разам на абласным этапе рэспубліканскага агляду інавацыйнай і тэхнічнай творчасці.

Такі агляд праводзіцца ў рэгіёне штогод, але цікава, да яго не згасае. Так, сёлета ўдзел у ім прынялі 28 устаноў прафесійнай адукацыі. У 24 конкурсных намінацыях імі было прадстаўлена звыш 700 творчых работ.

Выстава агляду ўражала, бо была насычана вынаходніцтвамі, мадэлямі тэхнічнай, інавацыйнай, дэкаратыўна-прыкладнай творчасці. Кожная з распрацовак адметная. Так, усе работы больш творчых намінацый узялі сабой сапраўдныя шэдэўры. Непатуныя, арыянальныя вырабы найлепшым чынам дэманстравалі — у магілёўскіх установах прафесійнай адукацыі шмат творча думачых навучэнцаў і педагогаў.

А вось тэхнічныя намінацыі ўключалі ў сябе рацыяналізатарскія прапановы ў розных сферах. Многія з іх маюць рэальныя перспектывы ўкаранення ў жыццё. Напрыклад, распрацоўкі прадстаўнікоў Магілёўскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа. У напрамку тэхнічнай творчасці гэтага навучнага ўстанова прадставіла на агляд 29 разнастайных экспанатаў.

— Наш каледж — шматпрофільная ўстанова. Але палова спецыяльнасцей мае тэхнічную накіраванасць, таму развіццё тэхнічнай творчасці ўдзяляецца вялікай увага. У нас дзейнічаюць тры тэхнічныя майстэрні і лабараторыя. Акрамя гэтага, працуюць гурткі тэхнічнага профілю, у рамках якіх у навучэнцаў ёсць магчымасць увасабляць свае рацыяналізатарскія ідэі і прэзентаваць іх. Прычым робяць яны гэта даволі паспяхова. Штогод нашы навучэнцы заваёўваюць прызавыя дыпламы на прэстыжных рэспубліканскіх конкурсах. Зараз на агляд мы прадставілі розныя тэхнічныя экспанаты. І важна, што ўсе яны маюць пэўную практычную значнасць. Навучэнцы і педагогі стварылі мангал-грыль з электрычным провадам, які можа працаваць ад акумулятара, вакуумную помпу і аўтаматычную кармушку, уласнаручна з другой сыравіны зрабілі электрасамакат, паходную печ, робат-пыласос. Майстрамі былі выраблены спецыялізаваныя вучэбныя трэнажоры, якія актыўна выкарыстоўваюцца ў вытворчым навучанні. Некаторыя распрацоўкі рэалізуюцца. Напрыклад, самастойна распрацаваная сістэма прапускога кантролю хутка будзе ўкаранена ў дзейнасць каледжа, —

Знайшлі справу для душы

расказала намеснік дырэктара па вытворчым навучанні Г.А.Шынкарава.

У Магілёўскім дзяржаўным тэхналагічным каледжы дзейнічаюць розныя аб'яднанні па інтарэсах і творчай накіраванасці. Навучэнцы і педагогі прадставілі на агляд мноства вырабаў у розных тэхніках дэкаратыўна-прыкладнай творчасці.

— Творчыя гурткі ў нас наведваюць больш за сто чалавек. Мы стараемся максімальна далучыць вучняў да карыснай занятасці. Але ўпор у гэтай рабоце робім на тое, каб маладыя людзі маглі знайсці заняткаў па інтарэсах, развіць свае таленты і здольнасці, — падала намеснік дырэктара па вучэбна-выхаваўчай рабоце Г.С.Жыгунова.



Неардынарныя экспанаты прадстаўляў на выставе і Магілёўскі дзяржаўны прафесійны электратэхнічны каледж. Толькі ў тэхнічным напрамку навукаўнага ўстанова прэзентавала 22 цікавыя распрацоўкі.

— У нас выдзешца значная работа па далучэнні навучэнцаў да заняткаў тэхнічнай творчасцю. Для гэтага ў каледжы створаны ўсе ўмовы. Дзейнічае рэсурсны цэнтр, функцыянуюць сучасныя майстэрні з найноўшым абсталяваннем. У развіццё здольных вучняў зацкаўлены і педагогі. Яны займаюцца з імі ў гуртках, індывідуальна ў пазаўрочны час. Як вынік, наша ўстанова — пастаянны прызёр рознаўзроўневых творчых мерапрыемстваў, — расказала намеснік дырэктара каледжа на вучэбнай рабоце Н.М.Яшная.

У каледжы ўсюляк дапамагаюць навучэнцам у самарэалізацыі, таму пры ўласным жаданні тыя дасягаюць пэўных вышэйшых. Па-

цвярджэнне гэтага — прыклад майстра вытворчага навучання П.В.Сібарова. Не так даўно ён быў актыўным наведвальнікам гуртка тэхнічнай творчасці. Захопленасць гэтай справай дапамагла яму не толькі займаць прызавыя месцы ў адпаведных конкурсах, але і адтачыць прафесійныя навыкі. Прычым настолькі, што ён стаў пераможцам леташняга чэмпіянату WorldSkills Belarus.

Зараз Пётр Віктаравіч падрыхтаваў да ўдзелу ў аглядзе ўжо сваіх навучэнцаў. Разам яны стварылі лямпу «Экасвет», якая дапамагае істотна эканоміць электраэнергію, і апарат для праверкі свечак запальвання.

— Я вельмі ўдзячны сваім майстрам вытворчага навучання Сяргею Уладзіміравічу Ляснякову, Аляксандру Сяргеевічу Ваўчкову, Андрэю Анатольевічу Аніскаву. Навыкі і ўменні, якім яны вучылі мяне, зараз прывіваю ўжо сваім вучням, — расказаў П.В.Сібароў.

На фоне астатніх тэхнічных экспанатаў прыкметна вылучалася мадэль трактара, распрацаваная майстрам вытворчага навучання Магілёўскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа В.А.Бычковым сумесна з навучэнцамі.

— Мадэль трактара цалкам дзеючая. Яна на хадзе, і яе можна задзейнічаць у сельскагаспадарчых работах або выкарыстоўваць як вучэбна-наглядны дапаможнік для вывучэння мехатронікі, гідраўлікі. Над стварэннем мадэлі мы з навучэнцамі працавалі два гады. Шмат разоў яе ўдасканальвалі. Мадэль сабрана з тых вузлоў і механізмаў, якія ўжо спісаны, але тэхнічна яшчэ спраўная. Гэта дэталі старых аграгатаў, якія звычайна ідуць на металалом, але мы далі ім другое жыццё. Усё гэта робім на занятках у гуртку тэхнічнай творчасці. І важна, што, займаючыся, навучэнцы не толькі робяць карыс-

ную справу ў вольны ад вучобы час, але і адточваюць свае прафесійныя навыкі. Напрыклад, даведваюцца, як зрабіць тую ці іншую запчастку, што будзе, калі яе вырабіць няправільна. Хлопцы становяцца больш падрыхтаванымі спецыялістамі, — падкрэсліў В.А.Бычкоў.

Цікавыя распрацоўкі на аглядзе сустракаліся на кожным кроку. Як адзначыла член журы метадыст аддзела выставачнай і прэзентацыйнай работы Нацыянальнага дзіцячага тэхнапарка А.Г.Каблукова, выстава ўразіла разнастайнасцю і якасцю виканання работ.

— Са многімі ўдзельнікамі мы ўжо знаёмы, бо яны не ўпершыню прымаюць ўдзел у нашым аглядзе. Але прыемна, што сёлета ўзровень творчых работ больш высокі. Гэта сведчыць аб тым, што магілёўскія навучэнцы і педагогі імкнуцца да самаразвіцця. Асабліва хачелася б адзначыць работы Магілёўскага дзяржаўнага эканамічнага прафесійна-тэхнічнага каледжа, Бабруйскага дзяржаўнага каледжа імя А.Я.Ларына, Магілёўскага прафесійнага электратэхнічнага каледжа, Магілёўскага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя № 7, дзяржаўнага прафесійнага ліцэя № 9 Магілёва імя А.П.Старавойтава, Магілёўскага дзяржаўнага політэхнічнага каледжа, Магілёўскага дзяржаўнага тэхналагічнага каледжа. Гэтыя ўстановы не толькі падрыхтавалі выдатныя экспазіцыі, але і цікава іх прэзентавалі, — адзначыла Алеся Генрыхуна.

Усе ўдзельнікі агляду паспяхова паказалі сябе, прадукцыйнасць сваіх арыянальных задум і ідэй. Вядома, не кожны са шматлікіх канкурсантаў у выніку дасягне прызавых месцаў. Але ўсе яны і так пераможцы, бо змаглі знайсці любімую справу для душы, а гэта — самае галоўнае.

Фота аўтара.
Больш фота на сайце nastgaz.by